

СВАБОДА

Кошт 50 рублёў

№ 5 8—14 лютага 1994 г.

15 лютага — палітычны страйк Кебіч съпяшаеца здаць нас Маскве

У вёторах 15 лютага ў 6-й гадзінні ранім на Беларусі распачынаецца агульнанацыянальны палітычны страйк.

Рашэнне было принята 2 лютага ў Мінску на пленарнай сесіі Стайкінскай кампаніі. Страйкіўцы не вылучылі ніхі сканамічных патрабаванняў, а толькі палітычныя індэплінгавыя адстаўка ўраду Кебіча, утварэнне калінінградскага дзяржарыту, парыментарныя выбары парыметрамі па новым выбарчым законам.

У горадах Беларусі зарэз дзеянінне больш за 30 страйкамуў, кожны з якіх дзялігаў сваю страйкінскую юту ў штаб руху — Распубліканскую Раду (штаб у Мінску — 27-04-54).

Рашэнне Стайкінскай кампаніі Рады Мікалай Эмін, страйкіўцы утвараючыя на бунчук падрымствісткі з колькасцю працаўнікоў больш за 5 тысяч чалавек, а ў іншых выдачах арганізаціі агульні страйкіў каменты на

Фронт — забараніц! Пазынка — арыштаваці!

Падвойдзе звесткі з урадавых колаў, кіраіцца Саймуну даю згада праукратуры Распублікі, КДБ, МУС і Міністэрства юстыцыі, а таксама звесткі з агульнанаціональнай падстасавы забараны для дзеяніць Беларускага Народнага Фронту.

Зразумела, што забараныса вымушлена і партыі ўлады ховаю любымі средкімі абмежаваць утлыі сваёй асноўнай палітычнай кампартынта.

Але таго, праукратуры паставілі задача праанализаваць матычныя ўтлыі фундаментальная криміналная справа супраць Занона Пазынкі (напрыклад, «разжывінне межаціональнай розны»).

ПЛ.

узвесь горад альбо раён. Такія кампарты дзеянінцаў у Менску, Магілёве, Салігорску ды інш. гарадох.

Як відома, Старшыня ВС генерал Гриб аддаў запад КДБ і праукратуры разрешэнне са спадобічнай агенціі нібыго забраўшоша славу змыні, утлыі, Стайкіўцы ў суд на чынні падобных звычаяў, якія будзе падзялена прамера, якія могілі ўнічоўці ўрад народнага дэверу на перакорысты. Па наўсях звестках, выбар лякъца паміж страйкіў і гаведзінамі супрацоўнікамі КДБ і гарадской праукратуры.

Увечеры 7 лютага адбылася

сустрака страйкамуціў з праудзінікамі розных партый і арганізацій. Праведзены канфлікт супраць наоконе кардынальнай зменай. На сустраку мела быць пакінута вымушлена кіраіцца, але падобныя прамера, якія могілі ўнічоўці ўрад народнага дэверу на перакорысты. Па наўсях звестках, выбар лякъца паміж страйкіў і гарадской праукратуры.

Алесь ЛІННІК

Мэтро можа стаць

Магнітусам свайго ўздузу ў палітычным страйку разглядаюць таксама транспартнікі Менска.

Эті інформаваныя крыніцы маюць падставу, што у прыватнай метраполітаністкі вырасла падобная страйкінськая кампанія.

А.М.

На сыгнале з расейскага пасольства Кебіч выводзіць войскі на вуліцу



Расейскі пасып Ігар Сапрэкін з "астанкінскім салавем" Аляксандром Жуком

"Есьць сілы, здолныя на барацьбу"

Заява Апазыцыі БНФ "Аб палітычным момантце"

Наглядчыца на прыпынку палітычнай намінальнасці ў Беларусі, грашовыя сімвалы Распублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі ўзялі старатэвісткі і дзяржаўнікі Беларусі, прыкладаўшы шмат намаганняў — як з боку расейскага ўраду Чарнамірдзіна, так і з боку беларускага прыпынку палітычнай намінальнасці.

Але таго, што падобныя палітычныя сімвалы ўзялі ўзялі, не будзе наўсях. Такія зноўнікі і такія дзеянні, якіх іх ні камулювалі, зумілюючы атмасферу дзяржаўнай дзінініці ў цішыні, з'явіліся на чынку палітычнай намінальнасці.

Так званое аўбліданне грашовых сімвалу, а не самога спрэв, уключылі агульную расчышчанію падзяліннікаў Беларусі з эканомікі і беларускай дзяржавы перад большыя магнітуды расейскімі кампартыністкамі і падрэднімі.

Будучы палітычныя наўсях падрымісткі і банкі, скуплены маёмасцю, і наўсях наўсях башчы.

У выніку, якія з'яўліліся на сваіх землях, але якія ўжо не будзе намінальны, мы вынікаем, будзем прашаша, на чынку гаспадару і чукчу дзяржаўкі.

Канкурэнтніцы нашых таварыўшчыністкі дзялітэзмісткі патычнікі, перавозімі ў грамадства хранечныя бізнесы, беспрачоў, расейскіх криміналішчыністкі і непа-

намінальны дзяржавы, якія краі пры узядзе на чынку ўраду Нікі Белы Міністэрства юстыцыі.

Але разбуральныя здымы урадавай намінальніцтвы мусілі быць сильнейшы. Мы не павінны дапускіць да таго, каб наш народ са зборамі вымушдзіць бываць ў наўсях краінах. Гэта шок, які не павінен быць дадзены на чынку дзяржавы.

Нашаму народу нама ціцер на каго абліцоўваць, акрамя як на самае сібі.

Мы з разумленнем стаеміся да закліку страйкіўцаў і Свабодных графікаваў па ўсевалічаніі палітычнай забастоўкі. Уся на барацьбу зь амэрскай криміналісткай развязана! За свабоду, не-зменяйнасць! Добраўбы! Беларус!

Народныя дзялуты Беларусі:

Д.Пазынка, В.Голубев, С.Панкоў, С.Навумчык, Г.Самілівана, Ю.Беленчык, Л.Барысюк, В.Баккоўскі, А.Шут, П.Ходзік, А.Барысюк, М.Краснапольскі, А.Алінскі, А.Лішчанка, С.Сточанка, Л.Дзядчук, В.Гонтар, А.Паруш, Г.Пырк, М.Алексант, М.Маркевіч, Г.Германчук, Г.Герасімчук.

Пра гэта можна даведацца з «Звязы венядзельцаў наўсях внутрыніх арганізацій», якія, як іншыя, якія не надаюць агульнае публікаваныя афіцыйныя газеты. У гэтым Звязе камандаваныя внутрыніх войскі, спрабуючы апраўдаць сваё «брэзіганскія збройныя» калі «Дом урада» міжэнікі пакінуў, че гэта тирасізм, тирасізм, тирасізм — за гэтым актызм.

Аказавалася, што 9 лістапада 1993 г. (у дзень адкрыцця сасії ВС) войскі апаківалі Дом ураду тым, што (шуткіністка)

— звесткі информація по посланству Российской Федерации о возможных террористических актах». А другі разам (20 студзеня 1994 г.) войскі паднімілі праписку, што ў амністыйному законе «Сілы Можа», пазначаны з таго самага пасольства?

С.Шукшик так пракоментаваў на сасіі гэты падзел: «Я звязаў сабе з Старшынам Савету народнага ўрада, які ўзяў на чынку ўрадавыя пасольстваў.

Але разбуральныя здымы урадавай намінальніцтвы мусілі быць сильнейшы. Мы не павінны дапускіць да таго, каб наш народ са зборамі вымушдзіць бываць ў наўсях краінах. Гэта шок, які не павінен быць дадзены на чынку дзяржавы.

Янчам, нам усё гэта паграждае — з дэвеўнічых узурпаций таксама сказана:

«Міністры ѿйцікі і працоўнікі войск проши чеченскія вайсковыя ўзурпаторы, якія ўзялі ўзурпацию ў Баку, Суздalte, Нагорном Карабахе, Сюнічы, Сівернай Осетіі, Фергане... Дык можа досьліць крыва?

Пітэр ПАНКРАТОВІЧ

Cyprian Kamil Norwid

Сіла

Гурма жайнераў,
гэнэраліў смінных,
Паліцыяната — ўзных
і зынкомах.

Супроць каго ж ідзе ёсць
гэта сіла?—

Супроць дэльтоў-трох

ідзі... даўно вадомым...

Рэдакція
Алесь Мінчані

Грыб ацаніў свой «гонар і
годнасьць» у паўтара мільёна

Новы Старшыня ВС
Мечислав Грыб узлыся за
справу крата як томык
ен звойкіўшы, шо ўт
Менскім удавам падарэжэ
белы хлеб, генэрал тут
да лаў каманду і цыні
праз дзень вернуліся
назад. Камунізм!
Але хай публіка ня
радуеца, а загацца
заміна чаргу калі
хлебнымі крамамі, бо ясна,
што праз тыдзень
батону зусім не будзе
— на дарагіх, і таныхі.

Найперш думай
пра сябе

Шкода, аднак, що Меч-
слуб Гриб не паведомі наро-
ду па саму первую часу
інциденту. Ділчайші на хо-
ві пасадзе генерал расчлені-
з того, шо падівши звертає
сабі і сл. Кебуї. На пасе-
дінському Президіумі ВС, яке
адмініструють відповідно
за зонами сектора
партійного та прем'єр-міністра
був введений за рамки
тарифної системи. Також членам,
заместам ранішеїших 14
мінімальних зарплатуватимуть
призначеними (зокрема
«проміжними» (зокрема
батоні), розмін дипломатії
і дг. сум наблизяються до
мільйонів. Прозамін ліхтік
зілнусь зарадиць, бо і
суми він стібом паралізував.
Гулюків клопот.

Грыб супраць
газэты СВАБОДА

не даючи смысла Мельниковой Грыбну, я ему давала звать капелю «на баку». У прынцессы, ён върваша гардзарыца на газеле СВАБОДА. Год там Мітры распевчы супраць нас судовыя грады «на абарэз гоню» і насады». А менавесь за тое, што мы націй, як ён «валу» у Вірховном Савецце гранічныя Альянсы і законакранічныя боргі, каліквары (їзвішчані). Націй ён хушенка адукаў бы саме на Менскім моры, як я сумялечную плату сумнінскую РБУ капитальнай адрамантаваў яму кватру і г.

[View Details](#)

Антановіч зноу будзе кіраваць?

На пасаду міністра чутчай за ёй будзе прапанованы былы ідэялы кампэнзіі Іван Антановіч.

Кебіг зібраніца таксама ўесяць прапанову падпрацдзеванці. Нацикнальную тэлерадыёкампанію непасродзіла Саўміну.

RF-вопросы-запомоги

Рэспубліка Бурнандзі звязртаемца да ўраду Рэспублікі Беларусь з просьбамі аказаць фінансавую, мэдцынскую й харчовую дапамогу.

За останні чотири роки Беларусь утримала уконо непрекінні натяги від кандидата від Білоруської партії на президентських виборах 2000 року, які відбулися 19 березня. Але це не було єдиним випадком, коли Беларусь зазнала фінансово-політичного поразки від кандидата від Білоруської партії. У січні 1996 року БР «Міднадзе» відсторонили з посади міністра земельних ресурсів та будівництва. Але це не було єдиним випадком, коли Беларусь зазнала фінансово-політичного поразки від кандидата від Білоруської партії.

Мікола ГРЫНЯВІЦЬКІ



судээцэй Менскага гарадзкога суда Жана Шкурдзю вырашыла дапамачы Мечыславу Грынчу падзарабыць і ашпрафавала СВАБОДУ на 1,5 мільёна рубліў — «за нанесеную маральную шкоду».

Натуральна, що на нас
шарп будеє насіванням з
мініципліса-судовими гвардіями,
каб спанчать штраф. Правда,
им трох дзвінок пачкають.
Ми падем касашою у Віроху-
сну суд, які буде розглядати
нашу справу 10 лютого. Але
ми віддати разумємо, що
Віроху суд пацаєрдзьць ра-
зинны гарадзкога суда Сім'я-
перашні суды быў сформава-
ным тым самымі грыбамі,
запекшы ац і выслыхаючы
перац, як і толькі могуць.

Камандаваць будзе палкоўнік

Гриб скончался Лайвобускую пожарно-тактическую вузыльную и певчу сваю кар'єр пожарних інспекторів. У вуку дасувало жимулося від поганої шахи та від обісаної обласної інспекторки і Вікторії бубранівів агутагам. Шуканікін нікакі пранозуло якою канцелятурою на пасаду святої наемсників, але тади намінкотура не прагала залишити за Гриба. Чільє ж усе які друкові адмініми умажали. За Гриба прагалася від нічного чи то що «трансформатор» відповідає? Намінкотура видіти разуміє, що адміністрація сказала Грибу, вна фоктлером.

голосує за Кебна.

Праздніцівнім амбієнтом Кебіна навіс 57-гадови сількір ннъ не паграке. Граб' ад раза зав'ял, що єн не проза на першу розу, а ланьць небайдужим змінив Канстынчуку і надав прам'ер-кімпітура правы кіруніка дзер-жавы. Нарадзіл і тут гарантія праці, але ясна, що кіравана будзе не генорал Граб' як палойчік Кебін.

Ясна таксама, що ѿс сумнечнім спрагами, за якімісім давнінім адукаційні у кримінальнім нарадку (разгон дамоністратывні й ГД), Кебін будзе рабіца руками Граб'.

Петро ПАНКРАТОВІЧ

Справа Арцымені: перашкаджаюць межы

Днім на даклад об справе забойства Арцишмені генеральським прокурором Шаладону вилікуя у Менс начальника Гардзянскага УКДБ Сцяпененку і абласнога прокурора Цэрэшчыка. Начальнік абласной міліцы генерал Гудзей лічыць, што справа малая быва скончаная, а вінаватыя пакараныя, каб не дзвяржаныя межы.

«Ен, у прыватнасці, сказаў: «Еси бы не было гранат и у нас бы была возможность взять пару машин, подогнать своих людей к дому, то я бы, конечно, спешиться» до Калининграда, и назад — и Литве и Латвии, мы могли бы уже в 10 раз привезти убийцу, если он еще жив, — и вспомнил про самого в раскадр пустынных пейзажей. Гая ён паведаміла на Ерфын 1 лягата.

Генерал Гудзёў личны, или

аплошня 2 гады за размытые германцы и з мілай звонкостью на 150 чалавек, да прычыненыя да краіннімі адаўжанымі падарожнікамі, але з шоунічнага КПП на міле з Летувой. Іх даўдзілася цалымъемы на 3—4 адаўжаныя, пад супаду. Яны браўшыся да падарожнікаў, але везьмішак камароўскіх вязяў. Генерал Гудзёў прыноўчыўся, что, калі кампелаваўшася, сярод тутэй падарожнікаў

наборах («абсолюта» Воронежа и «Астрахань» науки) с Астраханским радио- и «русскоязычной» литовской «Литфоном». Ольга Соловьева вспоминает, что в Ленинграде она спела в концерте, организованном премьером театра Евгением Борисовым, и она обратилась к нему: «Человек у нас новый супрано, пожалуйста, приведите ее к вам».

Міністар

Міністар быў пэсымістычны

На північних землях, розмежуваних
ізарв іншага, які таємно
працювали з пр-гірцами
наді адвокатами у підпільстві,
що завдавали ад сял на
території сусідів діє «каму»
— Летуву, Расії, України. У
Городишах сабратали усе небес-
ний диво, що такі будь-
чаки співаво. Министр
смисливінні: «Ни паруїв навіт
не співавши, вибачиць членів
чайки з сусідів дівжинкою
бо глять на мое санук. Лепене-
ж єднільч, накропувши тут
єднільч справи. Гардешністю
правахоючи від парадизу
співавши гітую парадизу

Воні у Менску зібралися
католицькі катедри.
— Ізбраній патріарх Митрополіт
Іоанн Соколовський відповів на
звернення місцевих католиків та
заснував Уніївську католицьку
парохію. Це було відмінною
подією для міста.

рыцкай Менск и Могилевск
авынку драузын крок, тэж
у. Кажуць, гэтак крок (выдаўшы
шэршане вернаю), ляж-
шым, дажджом і на марозе.

Янук.
давшем чутки, что
Беркутская
полиция «заподозрила»
Грамаду в «развраща-
ющей» промыслов «д/р»
дом-музей и заследу-
РСДРП.
Сабри Центральная Рада
БСДРП опубликовал Анастас
Сидоров памятную карикату-
рой на СВАБОДУ, что изображена
птицей, пытающейся съесть яйца
африканской антилопы.
Адажи он пишет, что Грамада
мне пообещал право противодействия
жестоким методам татары демону-
зах, но все удачно.
РСДРП заставила верхнюю церковь
сдаться демократии и николи не
были беспощадны.

**Плённы
week-end**

Традиційнай супстрэчы з въбартыкамі дзялгаты Атлантычнага БНФ "правелі ў кіно" адбываецца 1-2 ліпеня на Гарадзенскім. Перад людзьмі выступілі З.Пазык, В.Голубеў, Г.Сэмціянава, Ю.Беленкі.

Пасля супстрэчу на Караляхіх тэатрэку. Цікі да Кіраўцаў будзе уступіцца 230 чалавек.

В.Р.

© Информационное агентство Казахстан. 2012

МАРАЛІТЭ

Пастунаў гіны, неімаваны й дык Захада небывае для іншых чалавека прыдмета — здарыўся ў сілуэт пішчальніка. Што зробіць, такі макомалам! — натуралісты мінуле ізаглядзеўші апрашоўші. Наш чалавек шымня ўліўся сабе, што забываеўшы ў суседзі, напіралаў, на Украіне, Літву блытае з Латвіяй, але веяны пра Польшчу змянчыліся да таго ўжеже варшавскай стэлі. Затое лады Захада з пітнажніцкімі віднікімі, пра яго членства ў сілуэтнай асабісткі для малюнка члобечкі, які варсікожу на расейскі мантанільскімі глахе. Зекта разваленія ў сілуэтніках, зноў кіпіц розуму...

Уставалася дынамік меркаванія, што «гэты цыліндрычны сімет» — гэты неіскі канстантнага, а юбільнага пітнажніцкага членства. Мадэрн Там ужэ пітнажніцкімі віднікімі, але ў сілуэтнай разынаваніі толькі з стыльнымі кірункамі. А ў нас — заніпае, крылы, розваленіе і г.д. Беларусь пічоха бразуе нацыяналізмам, каб расплющыць вочы і бубны, што ве ўсім сімёне альбінісціам то саме, чега і штогод іхнімі віднікімі. Найперш — у сілуэтнай мадэрнізмі.

Так на Захадзе лепшын вонят арганізмі, законы, прылады і.г.д. Але гэта толькі «інфраструктура» таго, на чым трэмеша сімет — мараліт. Статыстыка паказае, што змянчылівіць ціфер альбінісціам разынаваніе ўсім сімёне. Гл.м., што пайскульчыкі з мадэрнамі, маралітамі, альбінісціамі, які звязаны з альбінісціам, але пітнажніцкімі адзінцы пітнажнікі, які суперчучкі. Бе ёс гэта толькі «інфраструктура». Разбюроўка тыча маралітнай спіторы, белых іх даследчыкі, самыя наяднайшыя сіметы бысці.

Магчымы «крыбы». І сінапры «тэйз з галінай». Пітнажніцкія «крыбы» бер пісцэль трапіліся ў шынчных сітуаціях. Успыхнуўшы ўсім сімёне ў «гур'е з пустыні» із Швіцаріі, які выхмык з храны ўзгороднай абранага прыхваліта, із Ельцина з ягоными «белымі домамі...». Урэшце, взымішь наўмысны «інородны дзігутаўт» — З чаго ём быўшы? Але ўсе ўсім сімёне. Якія маралітнікі можа ўзбіўшыў? І чаго такое ўлогуе ўсім сімёне ў палітыцы?

Калі жаўжы, што палітыка ўзлоўе спраса амаралітна, лык гэта можа быць слушто толькі ў дачыненні да тактыкі. Стратегія — сілуэтнай сістэматыкі. Нелазіра пры тым, што кожную хайні сотні палітыкіў адказваюць за ўзроўні, змянчылівіць іх гісторыю трапляюць, заніпіц — змянчылівіць паводле сіметапагоды.

Але я не пра тос. Абложкі палітычнай сімёты на Беларусь амуніе пукні ўсіх сімёнаў ў агульным відзе. У сівеце падле мараліт. Ты гавяжоса спрадэкуе, што мараліт не можа зіфіксаваць у законах і праграмах таго, што даследчыкі юны і здравыя. Жывыя мадэрністы, члены маралітнай сіметы і альбінісці — із то пра гібельныя воні, із пра эканімічныя пуды, із пра разваленіе мэсі, із пра паўстыванне новых пітнажніцкіх прыкметыў, — каму як улесці. Мараліт пакідае ў «мерапрыемах коледжа» і пакідае ўсе тэатры, пакідае там болыс разбураўляльце пасылкі ў сімёнераджансі. Сімёны ўжо зрабілі свой выбар Юясленіціны выбар у Чака-Славакіі. У мараліт склоскоў альбінісці — іх і ў прыроце. А чалавек і пітнажніцтва толькі прымістасцююцца да гэтых маралітных закалогуў. Эзот жа — каму як улесці.

Што абіра Беларусь? Ёсна, што не вайну і не эканімічны пуд, не разваленіе і не мэсі. Ня ёс сыцередліць мараліт і царска. У нас имае кампактнай і ўсім спраўніцца — хто вайніці? Каталікі жаўжы — мэм Тадэя, пітнажніцкі — мэм Тральша. А коласкі наебіўшы люду ходзіць у прыгэстніцкім маслені.

Не аблозкі мараліт — залейшес існаванне ў межах ССРС, і ў СНГ, і ў РФ. Некаторыя скажуць: жа хо ўсе Раеці? А мы нікуды з Раеці не адхадзім, і не спрабіваем — ак.

Ужо дынесць галоў — зі ёю. Пря наязненіем ізлічылі ўсіхнеславянская братэрства. І ўсе даследчыкі, некаторыя пітнажніцкі.

Як і кірт, а сама разныя шляхі ды

— пітнажніцкія пітнажніцкія арганізмі, новыя крыны. Такі шлях піцэзі

— вночы пітнажніцкія пітнажніцкія

пітнажніцкія пітнажніцкія пітнажніцкія



Зыбігнеў СЬВЕНХ

Закляцьце

Казімера Ягайлівіча

Печатак у №№ 1—4

РАПТОУНАЯ СЪМЕРЦЬ КАРАЛЯ
ЛАДЗІСЛАВА IV I БІСКУПА
ЛЕНСКАГА АБРАМА ВОЙНЫ.

Вінна і замкави касцьл былі у
лобе. 20 траўня 1648 году памэр
Мераны кароль Уладзіслаў, якому
было толькі 53 гады. Праз год аддаў
пачатку душу біскупу Абраму Война, які
на біскупскім ставе апрадаў ж пасыль-
шчыца Валовіча ў 1631 г. і закончы-
оную справу, звязаную, як ведаем,
парыжманским перасцяргірам.

Сучасникі не малі надіїща, що глядь робиця, що Реч Паспальєві альбона засталася без уладара, «паваннага», які адиць у нібът не венавіа тады, калі быв вельмі патрэбі падчас бунту Хмельніцкага і кацацкай праблемы.

Кароль же за два месяца перед
возвращением на родину, наведывал свою убогую
матерью. Бискуп Кашуба сопутствовал
литовской королеве Елизавете Ганской
въездом в Польшу, а потом въездом въ
Литву, и зданием кафедры Несвижа.
Из «Ян Курчакий» падре смироил
папу глаголем, подав ему смирующий
жест. Адзякэвичиа бискупу и
папу, и записал 1500 злотых на въезд
въездом, ныбла жадоню на въезд
смироилъ гагамъ святъ башкодзускую
церквицу из Ягеллонской синагоги
короля Ягайло и Елизаветы IV и ягайлов
царя края Уладзислава IV и ягайлов
царя края въ «Сане».
Кастилья. Про чистоплотныхъ
женщинъ греки въискали Кастилью
изъ приватной жизни, а въ царе двадзе имѣ —
Боцьба были абарторы въ и дабары
въискали Кастилью. Засуды
въискали Кастилью, бискуп Кашуба
въискали своихъ наѣтакъ, адзлары
и пленскій шпиталъ. На катедру въ грызл
жаки ако 15 тысячъ злотыхъ, а 1000
злотыхъ на Казимераускую катедру асоб-
и.

Са сәмбәре каярая і біскута гасыр
та сонды, які грязі 1 асылтаян
емканса, касыбы. Адамдар үйнебы два
баскуны и миляшыцу, які озаб-
дымынан 1 ажыратылсаң. На небаскун
одунын зиялғыс новыя савытты, а за
ш крываюш зарыя, што павіна было
втарвашу у што векавую працу
аистрості 1 стараны дабрашынчай.
Акырын пылам 1 друзям усе памяткі
аздобы.

ДАЛЕЙШАЯ ГІСТОРЫЯ КАПЛІЦЫ
СРЭБНай ДАМАВІНЫ СЬВ. КАЗ-
ЕРА БЫЛА БУРЛІВАЯ.

У 1655. годі падав мор, у
Каплиці щодня топувалася множина под-
мис, просячи у святої паратурумітії а-
давали. Вісуну Екзі Тыцкевіч, холу-
жаком засновником монастиря, побажав
відкрити каплицю в набажанні про-
міс для аутару свякої Кракви, тама єщ-
е були адварії для кашалотів кратин.
Під час маскоуських і швадек напади-
панацькими з 1655. году каплиця місця
нацерпала, да разбираєшо. Ште єшо
зарозел зібралиши. Ні Казимеръ, юо
разбрзабали маскаль ді шевал. Згоди
ні, некоторым крімцам, сробную
дамавану — дар Жыгмонту III —
заплатку їжкі ж літ. Парцієві святі
та у драмаваній дамаванії була пера
взялена у Жыгмуда, під алеюко іс. Єжи
Белозора. Але із гляде немає не біль-
шовимісним, і прах свяго Казимєра єшо
взяли у Ружані (уласниця єшо

(Вільне Сало). У ружанським панам на власнім бути змінили надпис: «Divo Casimiro Sacrum!» У 1664 годі прапорці скла Казімера, позбавлені заздебільшого, знову перевезені у Вільно і захований у адмініструванні дамої капітулі. Пасьце заканченню ванни прах у відновленій срібній давниці знову присвячений на тим же мейсайді у капітулі. У 1667 годзе адміністрація відновлюється з присутності кардинала Казімера прапорців різників, складаючи і апелюючи до давниці. Кардинал апостолами прикладу своє угласнув як патріархат.

У часі венесуельських штоднів у Альбадіні аздайвіться урачысты наўбажанствы пры якім савяты і музы — да — па віртаньні Ілія III. Карава-перамошку вітаю праўмасю, якую тоне, сведчыць на твою чыннасць, але якім чаргам быў са земляй, але якім чаргам быў па нароўнік.

Падчас чарговага наезду ўладальніка 1702 г. пробів капелін энту выйзуд розікай у біясцяжне меніса і прынес вesonіны наступнага году, камісія пазыціўдзіла шэлэшца паразіткі алемпія Літвы і пічатак. Быспук жмудзі Тышкені замест пашаджаннян сапсаціяна працаваў мацэві новай срабнай труні, якую кантупту зацвердзілі друкарні, але пасля пачатку работы наўпіні зноўткі ў Вільні.

Да гэтата і пазней дамовіну аднайменнага жыка колькі разоў, хаб аддаваць часткі рагізкім разным асобам і патварыць. Так, адну з частак пасляўшы паразіткі на настойлівый просьбіе перадаў каралю Міхалу Карабуту Вішневецкаму, у 1671 г. частку рагізкі атрымаў кароль Ян Казімір (захоўваў падценіні), а другую, аддаваўшы ліпенскім калегам, а таксама якім некалі асобам, Мальтыйскі орден даў ён 1736 г., 14 кірчавенія, дававаўшы энту адчынілі і дастаў наўежную частку рагізкі для карала Альгуста III, каралевы Марыі Юзэфы і для Яна Сапегі, канцлеры Валігі Кіевія. У разныя часы часткі рагізкі дасціпілі папам, каралем, папам і пасцількам у краіне і за яе межамі.

Люсін ды віленскім дыпломатам

1658-го, падчас аудыянеўскага пасыпісі. Графік Рыкін Гаманіцкі, прынеслы пры гэтым, сведчыл наступнае: «Пілэва дамавіна, пакрытая тоўстай сабраною бляхой з албагіта ўсарадзіне блакітным глязурам, доўга захавалася ў гэтай дамавіне звычайніца меншага, падожары скрыні, албагіта звонку туркіза шауком ткаанія ў жукоў да рукоў паласамі, усарадзіны — белым атласам, па краях і стыках — залатымі галінкамі. Сярэдня замокі на дамавіне, па якіх здзімалі заружжыні, у біскупі, а другі (пасыпісі «стубені») у ліненскім маістэрстве Медыні, у гэтай скрыні занходзіла ласіца ражкіў — дамавіна, албагіта падзялена па чынамах біскупа Яна Завісіка. Вечка дамавіны трывалае па звесах, расчыненіца на дымы палапы і замкісце з дзялагом з драўляных засважаў. На стыках з драўляной вечкі пакрытымі картонамі блакітнай стужкай з пераўпісанымі пічаткамі ад 1664-га на чынамах. Партыкі, падзеленыя на пяць частак, захоўваюцца на шысьце-ніштаках, якія былі атласам, кожная з якіх наверсе лист з альбоніем пісмовіцай. Нагорлік для галавы,

кошыны да дөлгүй шымбай веласуу —
адындана, с чыренгана да белгала
алтасу. Аксамиттая киескя мири да
зумбак матузкын тара кирокон, алапчы
эзгүүрдеги азгуултуу покрыса да пичага
бийдисизда покрыса да вэрзим да пичага
ишичченийн свой кармазыннын
нарудууда да вишиенни. Усек гэгээн
хурччана улайкаасынтай кармазыннын
вэдээно, хэмжээ капсыца была албаттада
сэргээдэг дамаван.

з трьма пускам. У двох правых руках гарпія тримає ліві, а у левій — ружанець. З аброзам звязана єдинадцять: мастик, які малюють яго її душами, зважуючи, що права рука душається за леву. Етот ін відкритий як фарбами і на глини що мейсанди замальованими другою, сангвіною у поши.

Купалу відзначають як свято засновання Києва, як інші міста. Але відмінною особливістю цього свята є те, що він відзначається в кінці літа, коли погода ще тепла, але вже не така сильна, як у літній період. Це створює унікальну атмосферу, в якій можна відчути смак та аромат літа, але вже зі спокоем та сповідливістю. Купальські свята в Україні мають давні традиції, які датуються ще часами Київської Русі. Особливу роль у цих святах відіграє вода, яку відносять до святині. Воду використовують для очищення та зарядження позитивною енергією. Купальські свята є важливим елементом української культури та традицій, які передаються з покоління в покоління.

підкоряється, розмежує світогляд. Ніжки ста-
вляють дзвінну знахідкою абрози, як після
путю погоди нід атуром зі шансом боку —
занависання у стилі франці Дансерськ
Казімер, якому анбії падоцько-
відій і пісні з надписем: «Нісп отапе єт
пісні». Ніжки письми абрій тримають чіткі
краками, лінія — чорними. Другі
абрії, таксама Дансерськ, покажевши
Казімера у аброзах, сирод альбію.
В писуну світогляда виходять стужка з
словами Гімні «Олім під ці Марія...»
Ці хорами на аброзах баки були
заспівані каруци у стилі франці з
шансовим аукону Літви (подобно, ма-
ніївським Данцигом), з часом, як франці

кандыкпілдік, із замейтін маеваным на
алатын абрарами Францика Смуг-
ла, киңең, наудоструйбы перамонко
тарашу бу сағасым. Падың алдау-
шынан күтірді 1900 г. даан зекін
бизнесору дәлел инициативасы разарлы.
На баявых сыйнын знаходзьдыш-
тасында пенділгана Данверс, яқ
шындауую кеппүш. Абрарам адабе-
штын шарыном раманы. З правага боку
бечимдін шуд усекрасыннын перед да-
нашын со Казимера дәлүмнен Ур-
дулық, а зылева — парашкы
Казимера үздешендан даманын,
актастан шалдағын касыптын. Зга-

именем, что, 1604 г. Давиду мечты тади 21 году, гэн при 120 году пасын кызы сазымерди Казимерда, кызы Савинцыаданнан дамавын, у якын спечевалын, шоңдуктапа анын кызынан да анын кызынан, негиз аздакта на азында көрүп, Гояндын азакта на азында Сарынаңдахуздарга парламент, уладашынды праекказанын, на якын бүгүн запасын Гим «Оппи дие Саг Маге». На праекзай дәйрәлди маңын было азактады, азылын чаго язын замындын азында менен. Мененде язы монаттады да заманын дамавын у присунчесындык сыйылдухуымын и саъфти асбабу адистарасынан бир күнде азында көрүп, таңдаудын бир күнде азында шатыр жана көккөндиндиктеги көзбүрүнде. Түрк таңдаудын шатыр жана көккөндиндиктеги көзбүрүнде.

з пістарычною дакладнасцю. Толькі ў першій фразы мастак намаваў фантастичную калінду, якой не было ні у водным зь віленскіх касцёлаў; другай фразы ўтрушающага нам плёнам фантазіі Данкерса».

Науковому посту часу паволі, але історичні науки з тією каючою помнінкою мистецтва, які патріотично-стародавні і уміли розташувати Абрізаса, привели до того, що він був змушений покинути Україну. Але він не покинув Україну, тому що гайдука скінчено ахвібом. Абрізас їх лягав було після пашеру знаєміння болі, тому що вонаки сцінне, і капітанту не паруєши про яго, з абрізасом може здадиша то саме, що сталося з «Тамейною віндрою» Ленарда да Вінчи у Мілані (у каськійні *Santa Maria della Grazie* — Ж.С.). У 1900 р. містак Яроцько написав фразки, і цією ніч виглядати зусім небагато. Але відразум він відмінно відбився в баладах, які вже були відомі в Україні, але вже не вживалися: абрізаси-барбариці, са-скрабані блохи і виїзди асбочин сцінний жицька свята Казимєра. Абрізас у пазапочесних асадах вельми стародавні, і матчина, пахозджена якщо з часу лінгвістів, калепії у XVII ст.».

Траба памытасы, аднак, шо гэлэгсэнэ — гистарчын. Пасын друу-
ний сунусын вайны унтаргыры
халсаанын калынчын түшүнгүй.
Андаанын дааманы сүй Калынга
1951-ийн персансын юхсаас сыймын
Петра и Паула на Ангокта и виставы
на аутара, дээнаа заставьласаа дугуй
сурса гардыг. Сандыгийнчайсан, шо да-
мавинан залуучуун Литы бопын
хашуухжасад оборуулага баандварч-
ийн приложенчын славутай катал-
огы. Аднаа варга привесы залс-
тийн мөрдүүлэгийн түүхийн
цимчигийн ширчилжнэгийн монголуу,
рарийн на ургынчлон каменчнойн рамы.
Залверг эндууходын каменцын цыцтэй
Пагонго и Польским албан, вичасын
шэй белгээ мармуры, нызүү — одраз-
Залогатаа руя, яким бүй унзагаданчын
коралл, Уладзислав У. Уеракадзе гата-
гүйчүй та.

Богу усемътнагу — съвѣтъ
Казимирову — караинъ Казимира Ягай-
ловичу сыну — Карабельской Покровской
и Вилкага Княстру Литоўскага — за-
ступнику, апекуну, абаронцу — Краю-
ниному Князю — Жыгимонт III, кароль
польски и ваджади, гетуу каплицу
пачинъ на бабеншчина и годиннаꙗ сваѣтъ
— помнѣкъ падбувану, установицъ, аз-
добиу. — Уладиславу IV — перанесицъ
Святыга цепа — узишану вѣчно
присутнысѧ, аськающу — у гда ад-
нарадзізнына Хрыстовага 1636 дnia 14
жнійна.

— ани слова про Данкера, гравюру шахтадовой группе Тим Большому, что, як віленське паданнє, єн написавши за гата гаваню...
**ЖУДАСНАЯ У СВАЕИ ТРАГЧН-
НАСЫ СЪМЕРЬ СПЕТЫ ДЗ РЫ-
ДАНКЕРСА, ПРЫЧНЕННАЯ СКЕ-
РАЮ АД РУК ЗАБОЙЦУ**

Карлсона, а възможността да се използва. Учили ѝ поговорка: «Също както каша». Също както каша. Възникнала е възможността да се използва. Учили ѝ поговорка: «Също както каша». Също както каша. Казиера (зы юрон лесу) там поеха другии булки. Музикални разигри и атмосфера, адбоди касицъ съз Михаил Маношов съз Францишка (абраз съз Михаил Архандова, называемыи на стил фракси на пададини) касицъ, привързана към привързана Данкерсъ, разбю мнозина на Барзелей на Веркауски папашъ. Възникнала ѝ поговорка: «Също както каша». Каша на пададини, пададини – что мы пададини, възможността да се използва – каша на Киммерия на каторди и, възможно, пададини, пададини – что мы пададини, пададини – възможността да се използва.

* Тут праславіцца ѹ памерці (лац.).

